

РЭФЕРАТ

Данілецкай Катаржыны Станіславаўны

Тэма: Тарыфы падымнага падаткаабкладання Аршанскага павету XVII - XVIII стст., як гістарычныя крыніцы.

Ключавыя словы: тарыф, інвентар, люстрацыя, пассесія, арэнда, застаўное, вечыстае, шляхта, дым, падатак, падаткаабкладанне, фонд.

Актуальнасць. Матэрыялы Тарыфаў падымнага падатку з'яўляюцца каштоўнымі і найбольш змястоўнымі крыніцамі па вывучэнню сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі ў XVII-XVIII стст., аднак дадзеная тэма мала распрацавана ў айчыннай гістарыяграфіі.

Мэта дыпломнай працы – прасачыць эвалюцыю тарыфаў падымнага падаткаабкладання Аршанскага павета.

Аб'ект – тарыфы падымнага падаткаабкладання Аршанскага павета.

Метадалагічнай асновай дыпломнай працы сталі прынцыпы аб'ектыўнасці, гістарызму і сістэмнасці.

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Аналіз літаратуры і крыніц дазваляе сцвярджаць, што тарыфы падымнага падаткаабкладання з'яўляюцца каштоўнымі крыніцамі па сацыяльна-эканамічнай гісторыі, дэмаграфіі, эканоміцы, сацыялогіі, тапаніміцы і г.д. Аднак тарыфы мала прадстаўлены ў навуковай літаратуры нашай краіны.

Тарыфы падымнага падаткаабкладання Аршанскага павета за 1667, 1746, 1790 гады складаліся па адзінаму распрацаванаму фармуляру, які ўяўляе сабой табліцу, падзеленую на тры часткі: першая – апісанне дымоў, іх колькасць і каму яны належалі; другая – тэкст, дзе апісваюцца: атрыбуты падаткаплацельшчыка (тытул, прозвішча, імя), яго пасада, назва маёнтка або валодання, выгляд нерухомай уласнасці або валодання, тып уласнасці.

Тарыфы былі ўведзены канстытуцыяй сейма 1649 г. у Варшаве і былі створаны для паляпшэння, уніфікацыі, спрашчэння і кантролю над выплатай падаткаў у казну. Тарыфы падаткаабкладання вяліся да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай.

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ём працы - 95 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 6 (71 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3, прыкладанне - 34 старонкі.

РЕФЕРАТ

Данилетской Катаржины Станиславовны

Тема: Тарифы подымного налогообложения Оршанского повета XVII – XVIII вв., как исторический источник.

Ключевые слова: тариф, инвентарь, люстрация, поссессия, аренда, заставное, вечистое, шляхта, дым, налог, налогообложение, фонд.

Актуальность. Материалы Тарифов подымного налога являются ценными и наиболее содержательными источниками по изучению социально-экономического развития Беларуси в XVII-XVIII вв., однако данная тема мало проработана в отечественной историографии.

Цель дипломной работы – проследить эволюцию тарифов подымного налогообложения Оршанского повета.

Объект – тарифы подымного налогообложения Оршанского повета.

Методологической основой дипломной работы стали принципы объективности, историзма и системности.

Основные положения, выносимые на защиту. Анализ литературы и источников позволяет утверждать, что тарифы подымного налогообложения являются ценными источниками по социально-экономической истории, демографии, экономике, социологии, топонимике и т.д. Однако тарифы мало представлены в научной литературе.

Тарифы подымного налогообложения Оршанского повета за 1667, 1746, 1790 годы составлялись по разработанному единому формуляру, который представляет собой таблицу, разделенную на три части: первая – описание дымов, их количество и кому они принадлежали; вторая – текст, где описываются: атрибуты налогоплательщика (титул, фамилия, имя), его должность, название имения или владения, вид недвижимой собственности или владения, тип собственности.

Тарифы были введены конституцией сейма 1649 г. в Варшаве и были созданы для улучшения, унификации, упрощения и контроля над уплатой налога в казну. Тарифы налогообложения велись до третьего раздела Речи Посполитой.

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. Общий объем работы – 95 страниц. Из них: список источников и литературы – 6 (71 наименований), реферат на русском, белорусском и английском языках – 3, приложение – 34 страницы.

ESSAY

Daniletskaya Katarzyna Stanislavovna

Subject: Tax register of dym of Orsha powiat XVII - XVIII centuries as a historical source.

Tags: register, inventory, lustration, possession, rent, zastava, vechistoe, gentry, house, tax, fund.

Relevance. Materials of tax registers of dym are valuable and the most informative sources for the study of socio-economic development of Belarus in XVII-XVIII centuries., but the topic is a little worked in the national historiography.

The aim of the thesis - to trace the evolution tax registers of dym of Orsha powiat.

Object - tax register of dym of Orsha powiat.

The methodological basis of the thesis became the principles of objectivity, historicism and systematic.

The main provisions for the defense. Analysis of literature and sources suggests that the tax register of dym are valuable sources on social and economic history, demography, economics, sociology, toponymy, etc. However, registers are underrepresented in the scientific literature enough.

Tax registers of dym of Orsha powiat for 1667, 1746, 1790 years was developed by a single form, which is a table divided into three parts: the first - the description of the dym, their number and to whom they belong; the second text, which describes: the taxpayer's attributes (title, surname, first name), his job title or possession of the estate, the type of ownership of immovable property or type of property.

The registers were introduced by the Constitution of the Sejm in 1649 in Warsaw and were created for improvement, harmonization, simplification and control over the payment of tax to the Treasury. Tax registers were up to the third partition of Poland.

The structure and scope of the thesis. Thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, list of used sources and literature, applications. The total amount of work – 95 pages. Among them: a list of sources and literature – 6 (71 items), essay in Russian, Belarusian and English – 3, appendix – 34 pages.